



Запрашаюць прыняць удзел у навукова-практычнай канферэнцыі
«ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЯ СПАДЧЫНА ЛІДЧЫНЫ»,
ПРЫМЕРКАВАНАЙ ДА 430-ГОДДЗЯ НАДАННЯ Г. ЛІДА МАГДЭБУРГСКАГА ПРАВА

Праблемнае поле канферэнцыі:

- Лідчына ў святле археалагічных крыніц;
- Ліда і Лідскі павет у складзе Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай;
- Лідчына ў канцы XVIII–пачатку XX стст.;
- Лідчына ў міжваенны перыяд 1921–1939 гг.;
- Ліда і Лідскі раён у перыяд Другой сусветнай вайны і пасляваеннага аднаўлення;
- Ліда ў другой палове XX–пачатку XXI стст.;
- Гістарыяграфія і крыніцазнаўства гісторыі Лідчыны;
- Матэрыяльная і духоўная культура рэгіёна;
- Выбітныя ўраджэнцы Лідчыны.

Час правядзення канферэнцыі: 18 верасня 2020 г.

Планаванае месца правядзення канферэнцыі: г. Ліда Гродзенскай вобласці, Лідскі гісторыка-мастацкі музей.

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі ў фарматах .doc, .docx прымаюцца да **25 жніўня 2020 г.** па электроннай пошце: arhivnan@gmail.com. У заяўцы паведамляецца імя; імя па бацьку; прозвішча дакладчыка; яго вучоная ступень і званне (*пры наяўнасці*); назва даклада; назва ўстановы, якую прадстаўляе дакладчык; кантактны тэлефон; e-mail; форма ўдзелу (вочная\завочная). Аргкамітэт адказвае на дасланы ліст кароткім паведамленнем аб атрыманні. Калі адказу няма цягам трох дзён – звяжыцеся, калі ласка, з арганізатарамі канферэнцыі па тэлефоне.

Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для выступлення і публікацыі. Пацвярджэнне аб удзеле ў канферэнцыі будзе даслана да **5 верасня 2020 г.**

Матэрыялы канферэнцыі плануецца апублікаваць. Тэксты дакладаў у фарматах .doc, .docx прымаюцца па электроннай пошце arhivnan@gmail.com да **18 кастрычніка 2020 г.**

Патрабаванні да тэкстаў: аб'ём не больш за 20 000 знакаў, спасылкі афармляюцца ў адпаведнасці з патрабаваннямі ВАК у квадратных дужках, напрыклад: [1, с. 392]. Спіс выкарыстаных крыніц афармляецца ў алфавітным парадку пасля асноўнага тэксту. Узоры афармлення: <https://vak.gov.by/be/bibliographicDescription>

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, польская.

Кантакты: 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Тэл. +375 44 541 549 1 (Сыцько Кірыл Валер'евіч).

Дарога за кошт камандзіруючага боку. Разглядаецца магчымасць бясплатнага трансферу Мінск-Ліда-Мінск. Харчаванне і пражыванне за кошт камандзіруючага боку.

Аргкамітэт канферэнцыі